

ГІСТОРЫЯ

УНУТРЫЦАРКОЎНАЯ БАРАЦЬБА НА ТЭРЫТОРЫІ ВІЦЕБСКАЙ ЕПАРХІІ Ў 1920-Х – ПАЧАТКУ 1930-Х ГГ.

В.В. БАРАНЕНКА
(Полацкі дзяржсаўны ўніверсітэт)

На падставе гісторыяграфічнай базы і архіўных крыніц даследуеца ўзнікненне і распаўсюджванне абнаўленчага расколу на тэрыторыі Віцебскай епархіі ў 1920-х – пачатку 1930-х гг.. Ахарактарызавана змена палітыкі савецкай улады ў адносінах да абнаўленчага руху. Асаблівая ўвага ў працы надаецца апісанню эвалюцыі раскола на пазначанай тэрыторыі, харарактарыстыцы асоб кіруючых абнаўленчых архірэяў.

Полацка-Віцебская епархія была створана 17 (29) красавіка 1840 года. У 1912 годзе епархія налічвала 310 царкоўных прыходаў, 546 цэркваў, уключаючы прыходскія, дамавыя, прыпісныя, могілкавыя, і 235 капліц. Духавенства налічвала 636 чалавек, з іх 359 – свяшчэннікі. Усяго ў межах епархіі жыло 872 тыс. 384 чалавека праваслаўных. Большаясьць прыходаў епархіі складалася з 20 – 55 весак, якія належалі да адной царквы і знаходзіліся ад яе на адлегласці 6 – 15 верстаў. У 1914 годзе ў епархіі дзейнічалі 422 прыходскіх школы, у якіх навучалася 11222 хлопчыкі і 8062 дзяўчынкі. З 419 законанастаўнікаў 345 былі свяшчэннікі. Фінансаванне дзейнасці царкоўна-прыходскіх школ адбывалася за кошт епархіі і за кошт Свяцейшага Сінода (202 тыс. 100 руб.) Пры цэрквях было адкрыта 297 бібліятэк [1, с. 69 – 70].

Духавенства Віцебскай епархіі, а разам з ім і веруючы народ, падвергліся ганенню з боку бальшавікоў адразу пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі 1917 года. Гэтыя ганенні наслілі жорсткі харарактар – любое ўхіленне ад савецкіх парадкаў або падазрэнне у нелаяльнасці да рэжыму лічылася контррэвалюцыяй і строга каралася: смерцю, турмой або доўгатэрміновым зняволеннем у канцэнтрацыйным лагеры.

Ганенні першых пасляваенных гадоў (1918 – 1921) дакументальна амаль не фіксаваліся і ў сувязі з гэтым нельга асвяціць царкоўнае жыццце на тэрыторыі дадзенай епархii.

Адным з самых складанейшых перыядоў у жыцці Віцебскай епархіі прыпадае на 1920-я гг. Менавіта на гэты прамежак часу прыпадае кампанія па канфіскацыі царкоўных каштоўнасцей і ўскрыцця мошчаў. У гэтыя гады адбываецца і развіцце абнаўленчага руха.

У гэты час Віцебскую кафедру ўзначальваў архіепіскап Інакенцій (Ястребаў). Да рэвалюцыі ен быў першым вікарыем Кіеўскай епархіі, рэктарам Кіеўскай Духоўнай Акадэміі [2, с. 23]. Пасля таго як ен атрымаў вазванне Ціхана, наконт царкоўных каштоўнасцей, быў созваны сход віцебскага духавенства, дзе прыпанаў кожнаму святару рабіць як тыя палічуць патрэбным. На гэтым сходзе Інакенцій патрымалі настаяцель Хрыста-Раждзесцівенскай царквы а.Фанцін Капусцінскі, ключар Свята-Мікалаеўскага кафедральнага сабора а.Стэфан Кальвін і настаяцель Задунаўскай царквы Св. Іаана Хрысціцеля а.Феадар Чулкоў [2, с. 23]. Услед за пачаткам рэквізыцыі каштоўнасцей на іх абарону выступілі і веруючыя. Так апісвае гэтыя падзеі а.Петр Беляеў, які служыў у Свята-Пакроўскай царкве: «У Віцебску супраціўленне здачы царкоўных каштоўнасцей і некаторыя экспэссы па гэтаму поваду мелі месца... пры саборы на працягу 3 – 4-х сутак збіраліся вялікія натоўпы веруючых, асабліва жанчыны, з намерам перашкодзіць здачы каштоўнасцей. Некаторыя з жанчын нават начавалі пры саборы на плошчы» [3, с. 40]. Аднак бальшавікоў гэтыя падзеі не спынілі і ў хуткім часе ўсе храмы горада былі абрабаваны, а Інакенцій быў вызваны ў Москву.

Архіпастыр быў абвінавачаны ў тым, што, атрымаўшы вазванне патрыярха Ціхана, ен склікаў сход віцебскага духавенства, блаславіў зачытаць атрыманы дакумент і прыпанаў кожнаму святару паступаць у згодзе са сваім сумленнем. Архіепіскапа падтрымалі пратоіерэй Фанцім Калусцінскі, ключар кафедральнага сабора пратоіерэй Стэфан Кальвін і святар Задунаўскай царквы святар Федар Чулкоў. Іх таксама неўзабаве арыштавалі [3, с. 40].

Арышты віцебскага духавенства па часе супадлі з арыштам у Москве ў маі 1922 г. патрыярха Ціхана. У сітуацыі, калі Руская Праваслаўная Царква пазбавілася кіраўніка і шматлікія епархіяльныя архірэі былі таксама арыштаваны, дзяржаўная ўлада ў цэнтры і на месцах паспрабавала ў хуткім часе стварыць раскольніцкія падкантрольныя структуры, якія павінны быті захапіць як вышэйшую царкоўную ўладу, так і кіраванне епархіямі. У Москве раскольніцкія дзеянні невялікай групы духавенства першапачатковая падтрымліваліся і акіруваліся старшыней Рэвваенсавета Л.Д. Троцкім праз аппарат УЧК – АДПУ.

Сукупнасць праграм, распрацаваных абнаўленчымі группамі і прадстаўленых на ўсеагульнае абмеркаванне, прадугледжвала мадэрнізацыю практычна ўсіх аспектаў традыцыйнага Рускага праваслав'я: ад укладу царкоўнага жыцця, канонаў і абряднасці да дагматыкі, сацыяльных канцепцый і этичных гледжанняў. Але першае месца адводзілася ў гэтых праграмах палітычнай пераарыентациі Рускай Праваслаўнай Царквы, нармалізацыі яе адносін з Савецкай уладай.

Гісторыя

Першай паўстаала група «Жывая царква», якая аб'ядноўвала спачатку белае духавенства і міран. Было ўтворана Вышэйшае царкоўнае упраўленне (ВЦУ), на чале якога стаў архіепіскап Антанін (Граноўскі).

Лідary «Жывой царквы» ахарактрызavalі сваю дзейнасць як «царкоўна-рэвалюцыйную», накіраваную на тое, каб дамагчыся адхіленні ад кірауніцтва Царквой архіепіскапаў-манахаў, ліквідаваць манастыры, увесці жанаты епіскапат і рэарганізаваць царкоўнае кіраванне.

Крайні радыкализм «Жывой царквы» незадавальняў ўмераных прыхільнікаў царкоўнай рэарганізацыі, якія ўтварылі «Саюз царкоўнага адраджэння», які ўзначаліў старшыня ВЦУ архіепіскап Антанін. Праграма дадзенай плыні адразнівалася нявызначанасцю пазіцыі і невыразнасцю фармулевак. Галоўная ўвага надавалася ў ей асвятленню сацыяльных аспектаў хрысціянскага вучэння.

Неўзабаве ў «Саюзе царкоўнага адраджэння» выявіліся ўласныя радыкалы, якія аб'ядналіся вакол петраградскага святара А. Ведзенскага. Яны адышлі ад групы Антаніна, утварыўшы «Саюз суполак старажытна-апостальской царквы» (СССАЦ). СССАЦ патрабаваў вельмі радыкальных пераўтварэнняў як у праваслаўнай ідэалогіі, так і ў царкоўнай арганізацыі, але яго прыхільнікі пазбягали «рэвалюцыйных» фармулевак [4, с. 392].

Усе трои рэфарматарскія групы, якія атрымалі роўны лік месцаў у Вышэйшым царкоўным кіраванні, былі прызнаны раўнапраўнымі аб'яднаннямі. Яны пераследвалі агульную мету - мадэрнізаваць рускае праваслаўе ў дачыненні да новых сацыяльных умоў, якія склаліся пасля перамогі Каstryчніцкай рэвалюцыі. За гэтymі групамі замацавалася назва абанаўленскіх, а за іх аб'яднаннем пад эгідай ВЦУ – абанаўленскай царквы.

Царкоўна-абнаўленчы рух на тэрыторыі Віцебскай епархii пачаўся яшчэ ў 1905 годзе, падчас дзейнасці епіскапа Серафіма (Мешчарыкова). У сваіх пропаведзяx, дакладах і водгуках аб царкоўнай рэформе Серафім выказваўся аб неабходнасці яе правядзення і прымальнасці з пункту гледжання багаслоўскай навукі і патрабаванняў сучаснага царкоўнага жыцця. Епархіяльны з'езд духавенства і міран 1906 года агульным галасаваннем падтрымаў епіскапа Серафіма ў неабходнасці царкоўнай рэформы. Такім чынам, абанаўленчы рух у 1922 годзе быў прадвырашаны ў 1905 г.

Сярод абанаўленцаў не было паразумення, дзейнічалі троі накірункі, якія вялі паміж сабой барацьбу за лідэрства. Гэта «Жывая Царква», якую ўзначальваў В.Д.Красніцкі, «Саюз царкоўнага адраджэння» (СЦА) на чале з епіскапам Антанінам (А.А. Граноўскім) і «Саюз суполак старажытна-апостальской царквы» (СССАЦ) з лідэрам А.І. Ввядзенскім.

З трох абанаўленчых плыніяў на тэрыторыі Віцебскай губерні была прадстаўлена ў асноўным «Жывая царква». Паводле вызначэння прафесара С. Троіцкага: «Жывая Царква – гэта, перш за ёсе, папоўскі бунт ці, кажучы мовай канонаў, прэсвітарыянскі раскол. Яе стварыла ганарлівасць петраградскага сталічнага духавенства. Гэтыя святары здаўна займалі выключнае, асабліва прывілеяванае становішча ў Царкве... Было ў бліскучым становішчы петраградскага духавенства адну цемную пляму. Як і ўсе белае духавенства, яно знаходзілася адасоблена ад епіскапату, доступ у які быў адкрыты толькі для манаҳаў, а манаскі клабук апраналі тыя ж школьнія таварышы петраградскіх бацюшак, і вельмі часта менш адаронія, якія не спадзяваліся на свае здольнасці, і вось імкненне ўзяць у рукі ўладу з рук чорнага духавенства ў свае руکі і было галоўнай прычынай, што падштурхнула групу найбольш славалюбівых петраградскіх святароў на раскол, а знейшня аbstавіны глумачаць, чаму не раней ці пазней» [5, с. 23].

Першымі прыхільнікамі «Жывой царквы» ў Віцебскай епархii былі прадстаўнікі белага духавенства: Федар Булатаў, Аляксей Донаў, Федар Шэхаўцоў, Міхail Свідэрскі, Андрэй Мытовіч, Аляксандр Шчэрбакоў, Венедыкт Петрачэнка, Уладзімір Мігановіч, Федар Ціхаміраў. [6, с. 29аб]. У сваю чаргу супраць новага руху выступілі манаҳі Полацкага мужчынскага манастыра і частка прыхажан Віцебскага Кафедральнага сабора. Сярод не прыняўшых абанаўленства быў і ўпаўнаважана Віцебскага епархіяльнага упраўлення па Невельскому уезду Мікалай Акаловіч.

Варта зазначыць, што абанаўленчы рух падтрымлівалася савецкай ўлада. Так, у лісце ЦК РКП(б) да Віцебскага губкама 19 мая 1922 года казалася: «Неабходна садзейнічаць таму, каб на Памесным Саборы, які павінен быць, большасць апінулася за лаяльнымі да савецкай улады элементамі... Праца павінна адбывацца з максімальнай асцярогай і тактоўнасцю праз Вашага неафіцыйнага ўпаўнаважанага па царкоўных спраўах. Афіцыйна ў друку абанаўленцаў супраць царкоўнага феадалізму крытыкаваць з пункту гледжання іх непаслядоўнасці і палавіннасці... каб не памяшаць расколу ўнутры царквы» [7, с. 43].

Для высвятлення стану спраў у Москву па даручэнні Віцебскага епархіяльнага кіравання быў накіраваны пратайерэй кафедральнага Мікалаеўскага сабора Феадор Булатаў, якому атрымалася сустрэцца і пагутарыць з Антанінам (Граноўскім). 27 чэрвеня 1922 г. у Сяменаўскай царкве Віцебску адбылося паседжанне гарадскога духавенства, на якім пратайерэй Феадор прачытаў даклад «пра акалічнасці часовага выдалення Патрыярха ад спраў царкоўнага кіравання», пра арганізацыю ВЦУ, пра неабходнасць абрання дэлегатаў на з'езд прагрэсіўнага духавенства ў Москве, якое павінна было адбыцца 3 жніўня 1922 г. для рашэння пытанняў зневяшняга і ўнутранага жыцця Царквы [8, с. 158 – 159].

На абанаўленчы з'езд ад епархii былі накіраваны пратайерэі Алексій Данцоў і Феадор Шэхаўцоў. Алексій Донаў быў пратайерэем Свята-Мікалаеўскага сабора. Быў пасвечаны ў 1885 годзе, пасля чаго служыў святаром у прыходах Полацкай епархii. 25 снежня было прысвоена званне пратапрэсвітра [9, с. 325].

Пасля іх вяртання 22 – 24 жніўня 1922 г. ў Свята-Петра-Паўлаўскай царкве ў Віцебску быў праведзены 1-ы абнаўленчы з’езд. На ім прысутнічала 61 дэлегата ад розных акруг епархii. Старшыней быў выбраны протаіерэй Іаан Аўсянкін. 22 жніўня на пасяджэнні з дакладамі выступілі Міхаіл Свідэрскі і Яўген Ланге, якія выказаліся за рэформаванне Царквы. Пра ідэйныя настроі, якія панавалі на з’ездзе, можна даведацца па захаваным фрагменце дакладу: «Абнаўленчы рух – гэта барацьба белага духавенства з манаствам за ўладу ў Царкве. У цяперашні час вырашаецца пытанне, хто павінен кіраваць Царквой: белае духавенства ці архіерей-манах. Архіерэй-манахі захапілі ўладу ў Рускай Праваслаўнай Царкве з моманту хрышчэння Русі пры святым Уладзіміру і трymаюць гэтu ўладu да цяперашняга часу. Цяпер белае духавенства, прыгнятпемае манаствам, зрынула ўладу і ў твары сваіх лепшых прадстаўнікоў вядзе адкрыту барацьбу за гэтую ўладу» [10, с. 15аб]. Іх даклады выклікалі абуранасць прысутных, пачаліся настолькі бурныя спрэчкі, што старшыня быў змушаны спыніць паседжанне.

На наступны дзень 43 дэлегата сабраліся ў архірэйскім доме дзе адбыўся з’езд. Старшыней з’езда быў пратоіерэй Алексей Донаў. З’езд адкрыў пратоіерэй Феадор Шэхаўцоў, які выказаўся за рэформаванне царкоўнага жыцця. Было абрана новае епархіяльнае кіраванне ў складзе пратоіерэя Донава, Чулкова, Булатова, Ніканавіча, Маісеенка, міраніна Карамышева. Аднак большасць названых іменаў не падтрымалі раскол, і ўжо 29 жніўня 1922 г. новаобрanaе епархіяльнае упраўлене признала сваім епіскапам Інакенція (Ястрабава) [8, с. 159].

У той жа час пратоіерэй Донаў і святар Свідэрскі, не быўшы ўпаўнаважаны епархіяльным упраўленнем, здзейснілі паездку ў Москву, дзе прапанавалі ВЦУ быць правадырамі новых царкоўных пачынанняў у Полацка-Віцебскай епархii. Пропанава Свідэрскага была прынята, і ў кастрычніку 1922 г. ен вярнуўся ў Віцебск у якасці ўпаўнаважанага ВЦУ па Віцебскай епархii, з даручэннем арганізацыі тут філіяля «Жывой царквы». Свідэрскі стварыў губернскі камітэт гэтай арганізацыі, у склад якога без абрання ўвайшлі пратоіерэі Донаў, Шэхаўцоў, Аўсянкін, святар Я. Ланге і веруючы Ф. Ланге. Неўзабаве Свідэрскі без зацвярджэння вышэйшай духоўнай улады быў узведзены ў сан пратоіерэя і ўзначаліў губернскі камітэт «Жывой царквы», яго намеснікам стаў Шэхаўцоў. Незаконнымі шляхамі гэтая святары ўвайшлі і ў склад Віцебскага епархіяльнага упраўлення. З мэтай папулярызацыі праграмы «Жывой царквы» ў снежні 1922 г. Свідэрскі прачытаў публічную лекцыю, але яна дала супрацьлеглы эффект, аддаліўшы населеніцтва ад удзелу ў раскольніцкіх групоўках.

10 верасня 1922 года ў Москве ў Срэценскім манастыры на Віцебскую кафедру быў назначаны жанаты пратоіерэй Канстанцін Запрудскі. Ен нарадзіўся ў 1874 г. Скончыў Казанскую духоўную акадэмію і стаў святаром храма Калітнікаўскіх могілак у Москве. Быў удаўцом. У 1922 г. ухіліўся ў абнаўленчы раскол. І ўжо 10 верасня адбылося яго епіскапскае пастаўленне ў маскоўскім Спаскім манастыры. Хіратонію здзейсніў мітрапаліт Антоній (Граноўскі), вядомы сваім непрымірмай пазіцыяй у стаўленні да белага епіскапату, таму падчас уручэння жазла навохіратанісанаму епіскапу Антанін па звычай прамовіў прамову. Гэта быў сапраўдны авбінаўчы акт супраць белага епіскапату і супраць «Жывой Царквы». Тут абнаўленцамі узгадалася ўсе: і кар'ерызм, і даносы, і нявартыя паводзіны ў побыце. У адрас Запрудскага ен выказаўся так: «Папы лезуць у архірэі, каб піць і паліць» [11, с. 132]. У выніку ў храме падняўся неверагодны шум і крык, а Канстанцін Запрудскі страціў прытомнасць. Прыехаўшы ў Віцебск Канстанцін Запрудскі не знайшоў паразумення з мясцовым духавенствам, ен стаў выказаць вельмі ліберальныя погляды на абнаўленства і яму прыйшлося пакінуць епархiю [2, с. 24].

14 студзеня 1923 года ў Полацку адбыўся сход, на якім прысутнічала каля 500 праваслаўных веруючых. На ім рашаліся такія пытанні, як адносіны веруючых да абнаўленчага руху, адносін да новага Епархіяльнага Упраўлення Віцебскай епархii, а таксама выбранне Савета группы веруючых праваслаўнага веравучэння. Найбольшая ўвага надзялялася абнаўленцам. Было пастановлене не ўступаць з «абнаўленцамі» ні ў якія зносіны, не прызначаць іх цэнтральнай /Вышэйшай Царкоўнае Праўленне/ улады, арганізаціаць у горадзе Полацку свае царкоўнае ўпраўленне ўсімі маральнымі і духоўнымі сіламі, абараніць свою праваслаўную веру і ад усякага гвалту абнаўленцаў і для падтрымання нашых сабрацій іншых прыходаў нашай епархii [12, с. 366].

У сакавіку 1923 года Канстанцін Запрудскі пакідае кафедру, з’ехаўшы ў Рыльск у якасці вікарнага абнаўленчай Курскай епархii. Пасля перавода Запрудскага справы ў абнаўленцаў палепшиліся. Духавенства Епархii прыняла не толькі асноўныя палажэнні царкоўнай рэформы розных абнаўленчых груп і галоўным чынам Жывой Царквы, якая да вясны 1923 года толькі адна знайшла сябе распаўсюджванне па Епархii [6, с. 29аб].

У сакавіку 1923 г. ў Віцебск вяртаецца архіепіскап Інакенцій (Ястрабаў). Ен стаў на бок «ціханаўцаў» і аб’явіў сябе кірующим архірэем Віцебскай епархii, пагражая выгнаць усіх непакорных іерэяў палкаю» [13, с. 171]. Большая частка віцебскага духавенства пайшла да яго на паклон да іх таксама далучыліся мужчынскі і жаночы манастыры ў г. Полацку і правінцыяльныя свяшчэннікі. У гэтым жа годзе ўлады пачалі перарэгістрацыю рэлігійных абшчын. У выніку гэтага мерыпрыемства у Віцебскай губерні было зарэгістравана толькі каля 200 праваслаўных храмаў. У самім Віцебску засталося функцыяніраваць 17 цэрквяў [14, с. 17]. У хуткім часе справы пачалі паляпшацца, але ўлада гэта не задавальняла і таму ў кастрычніку 1923 года ен быў асуджаны і высланы за межы епархii.

Гісторыя

2 мая 1923 ў Маскве адкрыўся абнаўленчы Сабор. У ім удзельнічала 476 дэлегатаў, якія разбіліся на партыі: 200 жывацаркоўнікаў, 116 дэпутатаў ад Саюза абшчын старажытнаапостальскай царквы, 10 – з «Царкоўнага адраджэння», 3 беспартыйных абнаўленца і 66 дэпутатаў, названых «умеранымі ціханаўцамі» [4, с. 394]. Сабор узаконіў рэформы, якія супярэчылі папярэдняга Вышэйшага царкоўнага ўпраўлення: закрыцце манастыроў, белы епіскапат, але у выніку супраціўлення «умераных ціханаўцаў» быў адвергнуты дагматычны і літургічны рэформы, пропанаваныя ў дакладах Введзенскага і Красніцкага. Таксама, на Саборы адбыўся завочны суд над патрыархам Ціханам. На ім быў вынесены наступны прысуд: «Патрыарх Ціхан перад сумленнем веруючых падлягае самай строгай адказнасці і кары – пазбаўленне сану і звання патрыярха – за тое, што ен накіраваў усю моц свайго маральна га і царкоўнага аўтарытэта на зрыванне існуючага грамадскага лада нашага жыцця» [4, с. 395].

На ўсіх удзельнікаў сабора адбываўся моцны ціск з боку ДПУ. Гэтymi фактамі шмат у чым тлумачыцца хуткае прыняцце Саборам пропанаванай яму праграмы. Сабор абраў Вышэйшую царкоўны савет (ВЦС), у складзе якога на 17 чалавек духавенства прыходзіўся адзін міранін.

Ужо ў жніўні таго ж года на з'ездзе прадстаўнікоў епархій у Маскве ВЦС быў ператвораны ў Свяшчэнны Сінод Расійскай Праваслаўнай Царквы. У яго склад увайшлі наступныя іерархі: мітрапаліт Еўдакім, былы рэктар Маскоўскай духоўнай акадэміі, мітрапаліт Ціхан, былы Варонежскі, Веніамін, архіепіскап Разанскі і іншыя [13, с. 8]. Свяшчэнны Сінод увайшоў у зносіны з усходнімі патрыярхамі пасылаючы да іх місію, у склад якой ўваходзіў і мітрапаліт Кастрамскі Серафім, які да гэтага быў Віцебскім.

Аднак Памесны Сабор 1923 г. не апраўдаў надзеі, якія укладалі на яго абнаўленцы. Так, ужо праз год пасля правядзення Сабора Міхail Грыгор'еў будучы выбраны дэлегатам ад 4-га Сененскай акругі на Памесны Сабор 1923 г. выказаўся яго ролі ў развіцці Рускай Праваслаўнай Царквы наступным чынам: «Надзеі былі вялікія, але не ўянчаліся поспехам, атрымалася процілеглае. Непадзельная Адзінай Святая Саборная і Апостальская Царква зрабілася не адзінай, а шматліка-адзінай; падзялілася на царкву адраджэння, старажытнаапостальскую, жывую цэркви і шматлікі іншыя, і кожная сцвярджала, што яна мае рацыю, а Памесны Сабор, замест супакаення гэтых груп, замест сцвярджэння прайды, замест умацавання веры, замест дазволу даўно наспелых хворых царкоўных пытанняў, стаў будаваць сваю кар'еру, уладкоўваць свае сямейнае жыццё, стаў захапляцца выгодамі тлушчу і пусціўся ў пагоню за чалавечай славай. Чакалі мы ўмацавання веры, атрымалі падрыў і без таго ўжо пагасаючай веры. Я не спрачаюся, жыцце патрабуе некаторых рэформаў, але настрой сярод чальцоў праваслаўнай царквы, якое выказалася за апошні час у вострых і трывожных сумленьне формах, мяне здзіўляе і прымушае застацца ў падначаленні няўхільнай прайды» [15, с. 75].

15 мая 1923 года віцебскіх абнаўленцаў узнічалі Гаўрыл Свідэрскі. Нарадзіўся ен 13 ліпеня 1862 г. У 1883 году скончыў Віцебскую Духоўную Семінарыю са званнем студэнта. Быў законавучыцелем Аршанскай настаўніцкай семінарыі. У 1885 г. пасвячаны ў святара. У 1922 – 1923 г. ухіліўся ў абнаўленскі раскол. 14 студзеня 1923 г. быў хіратанісан у епіскапа Віцебскага. Быў удзельнікам 2-га абнаўленскага т.зв. «Усерасійскага Памеснага Свяшчэннага Сабора» 1923 гады, на якім падпісаў пастанову Сабора пра пазбаўленне сану і манаства Св. Патрыярха Ціхана [16].

Вікарным епіскапам стаў Міхail Свідэрскі: 40 гадоў, ураджэнец Магілеўскай Епархii, беларус, сын святара, скончыў курс Кіеўскай Духоўнай Акадэміі 5-м магістрантам... З 1921 года – святар на радзіме пры Высачанскае царкве, Віцебскага уезда. В 1922 году быў назначаны ВЦУ Упаўнаважаным па Епархii. Быў удзельнікам Сабора 1923 года [6, с. 30]. Абодва яны былі раднымі братамі.

Праваслаўныя абшчыны Віцебска ўвесну 1924 г. спынілі зносіны з Гаўрылам (Свідэрскім) і прасілі перад патрыярхам Ціханам паставіць у Віцебск праваслаўнага архірэя. 25 мая 1924 г. у Віцебск быў прызначаны насельнік Аляксандра-Неўской лаўры архімандрит Нектарый (Трэзвінскі). З чэрвеня 1924 г. ен быў хіратанісан у епіскапа Веліжскага, вікарія Полацкай епархii, але выехаць у епархію не змог, паколькі знаходзіўся пад следствам. У гэтай сітуацыі праваслаўныя Віцебскай епархii ў жніўні 1924 г. зварнуліся ў Мінск да Беларускага мітрапаліта Мелхіседэка (Паеўскаму) з просьбай прыняць «старацаркоўніцкія» прыходы Віцебска пад духоўнае кіраўніцтва. 2 верасня 1924 г. мітрапаліт Мелхіседэк даручыў акармленне праваслаўных абшчын Віцебска Стайрапальскаму епіскапу Інакенцію (Лецяеву) [8, с. 161].

Інакенцій (Лецяев) у сваю чаргу прызнае кананічнасць епіскапа Гаўрыла, але не зважаючы на гэта амаль усе гарадскія духавенства, акрамя кафедральнага сабора і Ільянскай царквы прызнае яго кірующим іерэем.

У гэтым жа годзе ўлады пачалі перарэгістрацыю рэлігійных абшчын. У выніку гэтага мерапрыемства, а таксама паводле аднаго з параграфаў прыхадскага ўстава аб свабодзе прыхажан выбраць сябе выкананіца культу, дала магчымасць некаторым прыходам выгнаць сваіх святароў, якія падтрымлівалі абнаўленчы рух, і ярнуцца да ціханаўцаў. Прыклад віцебскіх прыходаў падтрымлілі таксама і ва ўездных, асабліва дзе пазіцыя ціханаўцаў была моцная. У жніўні на тэрыторыі епархii налічвалася каля 20 прыходаў, якія належылі ціханаўцам. Усяго, паводле перарэгістрацыі ў Віцебскай губерні было зарэгістравана толькі каля 200 праваслаўных храмаў. У самім Віцебске засталося функцыяніраваць 17 цэрквяў [14, с. 17].

Становішча ў гэты час у абаўленцаў па-ранейшаму заставалася складаным. Як паведамляеца, паводле Епархіяльнага Савета, на лістапад 1923 года ў епархii склалася наступнае становішча: «матэрыяльнае становішча духавенства Епархii вельмі цяжкае. Духавенства, з двух-трэці свайго склада пазбаўленае зямлі і сенажаціў, змушана здавольвацца добрахвотнымі вельмі беднымі міласціямі [6, с. 30]. У наступным годзе справы не палепшыліся.

17 мая 1924 г. на Беларускі з'езд у Магілёў быў выкліканы былы Кастрэмскі архіепіскап Серафім (Мешчарыкоў), які 18 мая быў абраны абаўленчым Беларускім мітрапалітам. У канцы мая 1924 г. ен прыехаў у Віцебск, дзе разлічваў на ветлівы прыем, паколькі кіраваў Віцебскай епархій у 1902 – 1911 гг. Аднак яго чаканні не апраўдаліся. У дзень памяці Еўфрасінні Полацкай, 5 чэрвеня 1924 г., архіепіскап Серафім прыбыў у Полацк, але полацкі Еўфрасінъёў манастыр яго не прыняў. Архіепіскап Серафім з'ехаў у Москву і ў Беларусь не вярнуўся.

У 1924 г. В.В.Галубовіч у лісце да архіепіската Гаўрыла пісаў пра палахэнне ў Орши: «Вашага прыезда ў нас не хочуць, не хочуць нашыя набожныя бацюшкі, асабліва настаяцель Казлоўскі і яго прыхільнікі. Вы прыехалі бы да чужых людзей, на Вас бы глядзелі, як на чалавека, які з'явіўся ледзь не з Луны. Пачакайце крыху, Уладыка, з прыездам» [17, с. 29]. У сувязі са склаўшымся становішчы архіепіската Гаўрыла быў вымушаны прызнаць уладу Інакенція, заставіў кафедру і пайшоў безпрыхадскім свяшчэннікам у кафедральны сабор. Аднак і ен нядоўга кіраваў епархій. 12 красавіка 1925 года, пасля таго, як падпісаў акт аб перадачы царкоўнай улады мітрапаліту Пятру (Палянскаму) у выніку смерці патрыярха Ціхана Інакенцій (Лецяеў) быў узяты пад арест і асуджаны.

У ліпені – жніўні 1925 г. у Віцебскай епархii праходзілі падрыхтоўчыя мерапрыемствы да з'езда духавенства епархii. На тэрыторыі епархii гэтая кампанія прайшла марудна і гэта была выкліканы шматлікімі прычынамі. Адной з такіх прычын быў ніzkі аўтарытэт архіепіската Гаўрыла ў веруючага насельніцтва. Гэта паслужыла ўзмацненню пазіцыі ціханаўцаў. У выніку гэтага на з'ездзе, які адбыўся 1 верасня, з ціханаўцаў прысутнічаў толькі Барнукоў. У гэты час архіепіскап Інакенцій (Лецяеў) пакінуў Віцебск, а епіскапа Алексія Буй яшчэ не было. Але трэба зазначыць, што на каstryчнік 1925 года становішча ў епархii было неадназначным. Ціханаўскі рух развіваўся галоўным чынам у г. Віцебску, дзякуючы ўплыву архіепіската Інакенція (Ястрэбава) і нядоўна прыбыўшага епіскапа Інакенція (Лецяева). З 9 віцебскіх прыходаў восем відавочна ўхіліліся ў «ціханаўшчыну». Моцная «ціханаўшчына» была у г. Полацку, дзе яе праваднікамі служылі манаствуючыя, асабліва насельніцы жаночага Спаса-Еўфрасінъёўскага манастыра, якія займалі выключна непрыміримую пазіцыю. З благачынных акруг шмат прыхільнікаў было патрыярха Ціхана ў 2-й Полацкай акрузе; у іншых благачынных акругах ціханаўцы з духавенства вылічваюцца ў колькасць 2 – 3 асоб [13, с. 172]. Але нягледзячы на тое, што «ціханаўцы» ў Віцебску мелі значную перавагу на астатнай тэрыторыі епархii ў гэты час панавалі абаўленцы. Як зазначае Гафіцкі: «са змешчаных на тэрыторыі акругі 132 цэрквяў з'яўляюцца абаўленчымі 76, ціханаўскімі – 41 а не прыналежных не да якой плыні – 15 цэрквяў» [18, с. 807].

У Віцебску функцыянувала 11 цэркvaў «ціханаўскай арыентацыі». Аўтарытэт традыцыйнай праваслаўнай царквы спрыяў падбор кваліфікованых святароў, якія мелі падтрымку ў розных пластах гарадскога насельніцтва. Так, толькі за некалькі месяцаў у Бешанковіцкім раене да ціханаўцаў адышло 7 цэркvaў, аднак 5 з іх неўзабаве зноў вярнуліся на пазіцыі абаўленцаў. У сельскай мясцовасці большасць святароў, як сведчаць дакументы, прыналежала да абаўленскага руху.

Разумеючы небяспеку наступстваў расколу, ціханаўцы неаднаразова выказваліся за аб'яднанне, патрабуючы пры гэтым, каб абаўленцы павінліся «у сваей віне перад царквой і ўвайшлі ў кананічнае адзінства з старацаркоўнікамі, прызнаючы ўладу патрыярха» [9, с. 9]. Да згоды і супрацоўніцтву заклікалі і некаторыя абаўленцы. У сярэдзіне 1926 г. епіскап Гаўрыл (Свідэрскі) распачаў спробу прымірэння з ціханаўцамі. Ен сабраў найболей аўтарытэтных і ўплывовых святароў для перамоў. Прыехаўшы падтрымалі гэту ідэю, але казалі пра неабходнасць атрымання згоды ад веруючых і ціханаўскага епіската Інакенція (Лецяева). Такія сходы веруючых у г. Віцебску правесці не атрымалася, але яны адбыліся ў Гарадку і Бешанковічах. Абаўленцаў абвінавачвалі ў царкоўнай смуте, але ўсе ж пастанова аб царкоўным міры была прынята [9, с. 9].

У канцы 1925 года ў епархiо прыязджае новы епіскап Алексій (Буй). За час свайго кіраўніцтва ен паспеў наведаць усе праваслаўныя храмы Віцебска, дзе правеў богаслужэнні. У хуткім часе, як зазначае Федар Крыванос, неўзабаве ў епіската Алексія на глебе асабістай непрыязнансці адбыўся канфлікт з прадстаўнікамі мясцовага духавенства [2, с. 25].

Ва ўспамінах пратаяеря М. Акаловіча канфлікт епіската Алексія з віцебскім «старацаркоўным» духавенствам тлумачыцца асабістымі амбіцыямі архірэя, паколькі ен не мог спадзявацца на спрыяльныя для яго зыход галасавання пры абрannі епіската на з'ездзе. У выніку, каб не даваць благаславенне на адкрыцце епархiяльнага з'езду, архіерэй з'ехаў у Москву. Дазвол на адкрыцце з'езду было атрымана тэлеграмай ад архіепіската Інакенція (Ястрэбава), які знаходзіўся на лячэнні на Каўказе. У адказ епіскап Алексій забараніў у служженні бачных пратаяерэм-ціханаўцам, уключаючы Акаловіча і Чулкова. Па хадатайству царкоўных саветаў Віцебска неўзабаве гэта забарона была знята. З'езд быў праведзены, на ім абрали «старацаркоўнае» Віцебскэ епархiяльнае управлінне. Неўзабаве яно атрымала афіцыйную рэгістрацыю, што азначала легалізаціоне патрыаршай Царквы ў Віцебску, умацаванне яе пазіцыі і паслабленне абаўленчага расколу [8, с. 162].

Гісторыя

Аднак новага кіраўніка епархіі абраць не ўдалося. Падводзячы вынікі з'езду пратоіерый Федар Чулкоў сказаў: «Няхай епіскап Алексій з'яджае з Віцебска, не трэба нам ніякага архірэя, будзем мець адносіны непасрэдна з мітрапалітам Мелхіседэкам» [18, с. 811]. На гэтым жа з'ездзе было створана Віцебскае епархіяльнае упраўленне ў складзе пратоіерэя Федара Чулкова, пратоіерэя Барнукова, міран Уладзіміра Еленаўскага і Іванова [2, с. 26]. Утвораны новы орган кіраўніцтва не выконваў указанні Алексія, а падпарадкоўваўся на прямую мітрапаліту Ніжагародскаму Сергію (Старагародскаму), а пасля Местабліясціцелю Патрыяршага Прыстола Пятру (Палянскому).

Епіскап Алексій, не прызнаў рашэння ў епархіяльнаага з'езду, арганізаваў віцебскае епархіяльнае гарадское упраўленне «Ісціна-старажытнай апостальскай праваслаўнай царквы» на чале з міранінам, чыгуничнікам І.К. Баранавым. У склад гэтай структуры ўвайшлі святар віцебскай Васкрэсенскай царквы пратоіерэй Ніканавіч, святар віцебскай Багаяўленскай царквы М. Дымман [8, с. 162]. Прадстаўнікі праваслаўнага духавенства і веруючыя Віцебска, нязгодныя з дзеяннямі епіскапа Алексія (Буя), хадатайнічалі аб вяртанні яго з Віцебскай епархіі, што і было выканана. Пасля ад'езду архірэя віцебскае «Ісціна-старажытнай апостальскай праваслаўнай царквы» распалася.

У сувязі са склаўшымся становішчам у 1926 годзе Алексій быў вызвалены ад зайнання Віцебскай кафедры і адпраўлены настаяцелем манастыра ў Тамбоўскай епархіі. У гэтым жа годзе архіепіскап Інакенцій (Ястрэбай) таксама злажыў з сябе абавязкі кіруючага архірэя Віцебскай епархіі. У выніку гэтага ДПУ ўдалося пазбавіць ціханаўца кіраўніка. Нягледзячы на тое, што на кафедру прыбывалі новыя архірэі, але яны доўга не затрымліваліся на сваіх пасадах. З гэтага часу ў Віцебску канчаткова склалася два цэнтра: ціханаўскі і абнаўленчы.

Не лепшае становішча было і ў абнаўленцаў. Такім склаўшымся становішчам быў незадаволены Беларускі абнаўленчы Сінод. Епіскапу Гаўрышу за бяздзейнасць спачатку была аб'яўлена вымова, а 6 кастрычніка 1926 года яму было прапанавана стаць настаяцелем Белынічскага манастыра.

На месца Гаўрыша атрымаў назначэнне жанаты архіепіскап Аляксандар Шчарбакоў. Нарадзіўся ў 1892 г. у сям'і святара. Скончыў 5 класаў Краснаярскай Духоўнай Семінарыі. Здаў экстэрнам іспыты на медыцынскім факультэце Томскага юніверсітета па спецыяльнасці – лекар па дзіцячых хваробах. З 1914 г. да рэвалюцыі служыў у Омску ў якасці ваеннага святара. З 1917 па 1923 г. служыў святаром у розных прыходах Заходній Сібірскай епархіі. У канцы 1922 г. ухіліўся ў абнаўленчы раскол. А ўжо 26 ліпеня 1923 г., будучы ў шлюбе, хіратанісан у епіскапа Акмалінскага і Актюбінскага. Хіратонію здзяйснялі: мітраў. Петр (Бліноў), архіепіскап Аляксандар (Аўдентаў) і архіепіскап Аляксандар (Введзенскі). У 1924 году часова кіраваў Кіеўскай епархіяй. У 1925 годзе прызначаны епіскапам Віцебскім і Гарадокскім, а затым быў Магілеўскім. Присутнічаў на 3-м Усерасійскім Саборы з вырашальным голосам. У тым жа 1925 годзе ўзведзены ў сан архіепіската [19].

Падчас яго прыезду ў Віцебск 20 кастрычніка 1926 года ў Віцебскай епархіі функцыянувала 253 абшчыны, з іх да ціханаўскім адносілася толькі 38. Абнаўленчыя прыходы былі размеркаваныя на 20 благачынных акруг [5, с. 159]. Галоўнай мэтай яго стаў ціханаўскі цэнтр – г. Гарадок. Абнаўленчы архірэй выбраў тактыку расколу царкоўнага грамадства. Ужо ў лістападзе наступнага года ўлады заключылі дамову аб карыстанні гарадскім саборам з новастворанай абнаўленчай абшчынай. Аднак веруючыя не задаволені гэтым, перайшлі ў абшчыну Аляксандра-Неўскай царквы.

Прыбыцце Аляксандра (Шчарбакова) у епархію значна ўмацавала пазыцыі абнаўленцаў, пасля чаго актыўнасць ціханаўцаў зменілася. Вялікую ролю ў гэтым працэсе адыграла праца акруговых органаў дзяржбяспекі, якія праводзілі арганізацыйныя мерапрыемствы па скліканні Віцебскага абнаўленчага епархіяльнага з'езду і Памеснага сабора, падчас якіх часта здараўся прамы ціск на некаторых святароў, пры гэтым рабілася стаўка на кампраметацыю як ціханаўскага епіскапату, так і яго прыхільнікаў. Мелі месца выпадкі адкрытай падтрымкі абнаўленцаў у друку, на што цэнтральныя органы ўлады паказвалі як на недапушчальную з'яву.

Паводле дадзеных на тэрыторыі Беларусі на 1 чэрвеня 1927 года налічвалася 1110 праваслаўных прыходаў, у якіх неслі службу 1140 святароў. З іх 300 прыходаў з 308 свяшчэннаслужыцелямі прытырымліваліся абнаўленчай арыентацыі, ціханаўскіх прыходаў налічвалася 810. У іх неслі службу 833 святары [20, с. 257 – 258]. У гэты час па сельскай мясцовасці ў межах Віцебскай акругі, межы якой супадалі з тэрыторыяй Віцебскай абнаўленчай епархіі, налічвалася 40 храмаў, якія трymаліся расколу [9, с. 8].

У канцы 1920-х гг. сярод партыйнай эліты пачаліся спрэчкі наконт далейшых адносін паміж дзяржавай і рэлігіяй. Адны заклікалі весці барацьбу з рэлігіяй на «культурным фронце». Прадстаўнікамі гэтага кірунку з'яўляліся Л.І. Рыкаў, М.І. Бухарын, А.У. Луначарскі. Прыхільнікам «культурнай барацьбы» з рэлігіяй супрацьстаяла іншая ідэалогія «вяяўнічага атзізму». Яна арыентавалася на выкарыстанне больш жорсткіх метадаў, лічачы, што барацьба з рэлігіяй з'яўляецца адной з формаў класавай барацьбы. На гэтых пазыцыях стаяў і І.В. Сталін.

Непасрэднай прычынай для наступу на царкву стаў хлебанарыхтоўчы крызіс 1928 г. Пачалі гучаць абавінавачванні ў адрас духовенства ў процідзеянні збожжанарыхтоўкам. Годам «вялікага пералому» становішча 1929 г., калі канчатковая згортваеца НЭП і пачынаеца калектывізацыя. Прадстаўнікам царквы адводзіцца роля актыўнай контррэвалюцыйнай сілы, якая выступае супраць мерапрыемстваў дзяржавы.

У 1929 годзе дзяржаўная палітыка ў дачыненні да абаўленчага раскола змянілася. У першую чаргу гэта выявілася ў закрыці храмаў нягледзячы да якой царкоўнай плыні яны належалі. Так, калі да рэвалюцыі ў Віцебску і ў Віцебскай епархіі (без уліку Полацкага вокруга) было адпаведна 31 і 124 храма, то на 15 сакавіка 1929 г. колькасць цэркваў склада адукаўленчна 20 і 116 храмаў [21, с. 162].

У выніку пачатку правядзення калектывізацыі ўзмацніўся контроль з боку Аб'яднанага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення за ўсімі працэсамі, звязанымі з рэлігійным жыццем грамадства. З мэтай дыскрэдытацыі царквы органы дзяржаўнай бяспекі праводзілі адукаўленчныя мерапрыемствы. Для гэтага яны ініцыявалі адмову асобных святароў ад сану, пераводзілі святароў, якія карысталіся аўтарытэтам у другасныя прыходы, да непакорлівых ужываліся такія формы ўздзеяння, як арышт і ссылка, якія ажыццяўляліся без уліку сану і ўзросту. Такі лес напаткаў і Пашина Васілія Дзмітрыевіча, які служыў другім святаром у саборы Раства Хрыстаў ў Себежы, выкладаў Закон Божы ў Себежскім гарадскім 4-класным вучылішчы. Арыштаваны 25 лістапада 1929 г. з шэрагам іншых святароў епархіі за «антысавецкую агітацыю» і асуджаны да 5 гадоў папраўча-працоўнага кансцлагера, пасля чаго яго далейшы лес невядомы [22, с. 155]. На тэрыторыі Віцебскай епархіі, як і на ўсей тэрыторыі Беларусі праводзілася кампанія па зачыненні храмаў. Ужо ў 1928 г. у Віцебску ўлады зачынілі 4 праваслаўных храма: Дабравешчанскі (аднаверскі), Св. Міхася (могілкавы), Заручэўска-Васкрасенскі і Свята-Мікалаеўскі. У Дабравешчанскай царкве размісцілі савецкую ўстанову. Св.-Міхайлаўскую царкву знеслі дашэнту, а прылягашы да яе могілкі разбурылі і на іх месцы праклалі чыгуначныя шляхі, у Заручэўска-Васкрасенскай царкве размісціліся камунальнай службы, у Свята-Мікалаеўскай адкрылі палкавы клуб [9, с. 8].

У адносінах да праваслаўнага духавенства ўжываліся такія методы як арышты, дыскрэдытацыя, частыя пераводы святароў у розныя прыходы і г.д. Для барацьбы з духавенствам выкарыстоўваліся і эканамічныя метады. Святароў абкладалі сельскагаспадарчым і падаходным падаткамі, сумы якіх у некаторых мясцовасцях складала да 700 рублеў. За няплату падаткаў было асуджана каля 30 і арыштавана за антысавецкую агітацыю да 20 святароў праваслаўнага культу. 5 лютага 1930 г. дзяржаўная камісія канстатавала факт няплаты кафедральнай абшчыны падатку. У выніку гэтага было апісаны ўся маесць абаўленчага епіскапа Ніла (Ушакова). Ен у адчай ўсклікаў: «Вось на якое здзекаванне я прыехаў у Віцебск» [23, с. 35]. У хуткім часе Мікалаеўскі сабор быў зачынены і архірэйская кафедра перамісцілася ў Віцебскую Петрапаўлаўскую царкву.

Для актыўізацыі атэістычнай працы былі арганізаваны сацыялістычныя спаборніцтвы, якія прадугледжвалі кратнае павелічэнне колькасці арганізацый, паўсюднае стварэнне ячэяк з уцягненнем ў іх 75 % рабочых, 25 % батракоў і 40 % жанчын [24, с. 14]. Планавалася стварыць трох бязбожных калгасаў, набыцце трактароў «Бязбожнік» і іншыя мерапрыемствы.

У цэлым па Віцебскай акрузе ў выніку адмовы вернікаў было зачынена 7 храмаў, адміністрацыйным шляхам – 11, па прычыне адсутнасці святароў – 100. Дзейнічала толькі 2 праваслаўныя храмы ў Гарадокскім і Межанскім раенах. З нефункцыянуючых 120 цэркваў, 71 царква не выкарыстоўвалася, 12 – былі перададзены пад клубы, 35 – выкарыстоўваліся для захоўвання збоража, 4 – перададзены калгасам і выкарыстоўваліся для іх патраб [25, с. 338]. Такім чынам, да пачатку 1930 г. з 155 цэркваў, якія былі ў Віцебскай акрузе да рэвалюцыі, функцыяновалі толькі 14 (па іншых звестках – 12) [9, с. 8]. У Полацку, будынкі былога Спаса-Еўфрасіньеўскага манастыра былі перададзены раенаму выканаўчаму камітэту і яго ўстановам, а таксама ваенведамству [26, с. 168]. Па сведчанні абаўленчага пратагоніста С. Аглобліна, увесну 1930 г. каля 50 прыходаў епархіі заявілі пра пераход з абаўленчества [8, с. 162].

Падчас правядзення кампаніі па зачыненні храмаў мелі месца так званыя «перагібы». Шматлікія цэркви падвяргаліся спусташэнню. Выломваліся дарагі іканастасы, спальваліся і ламаліся абрэзы і інш. Такія выпадкі былі зафіксаваны ў мястэчках Астроўна, Старае Сяло Віцебскага раена; Мішневічы і Роўнае Сіроцінскага раена; Навікі Бешанковіцкага раена; Веляшковічы Лезненскага раена; Віроўля, Болецк, Обаль, Футравае, Халамер'е Гарадокскага раена і інш. Характэрна тое, што падчас адваротнага руху за адкрыцце цэркваў, калі веруючыя ад вінаватых у разгроме цэркваў сталі патрабаваць тлумачэнняў. У адказ на гэтыя патрабаванні пераважна ўсе нізвыя працаўнікі тлумачылі, што яны не вінаватыя, што іх прымушалі гэта рабіць зверху [21, с. 163].

Арыштаваны 24 сакавіка 1931 г. архіепіскап Мікалай (Пакроўскі) так сведчыў пра падзеі тых гадоў: «...частка зачыненых сельскіх цэркваў разгромлена, званы знятые і вывезены, алтары апаганены, святыя сасуды і царкоўная маесць раскрадзены, іканастасы разламаны і раскіданы, святары зачыненых прыходскіх цэркваў ці трymаюцца ў турмах ці знаходзяцца ў спасылках, іншыя знаходзяцца на цяжкіх прымусовых працах. З адбыўших пакаранне ніводны не вярнуўся ў прыход» [2, с. 28].

Кампанія па закрыццю храмаў выклікала хвалю пратэсту з боку насельніцтва. Магчыма, такі рэзкі пад'ем рэлігійнай актыўнасці быў выкліканы незадаволенасцю сялян палітыкай органаў савецкай улады ў цэлым і калектывізацыі ў прыватнасці. У архіўных дакументах зафіксаваны шматлікія патрабаванні веруючага насельніцтва вярнуць зачыненныя храмы. З данясення акурговага аддзела ДПУ Віцебскаму акурговому аддзелу партыі пра маральна-палітычнае становішча ў акрузе назначаецца, што у найвялікай ступені, рух за адкрыцце цэркваў было распаўсюджана ў Лезненскім раене. Ініцыятарамі гэтага руху ў большасці выпадкаў з'яўляліся былья «царкоўнікі» (царкоўныя старасты, вартавыя, члены царкоўных саветаў і іх блізкія) і замож-

Гісторыя

ныя сяляне. Яны, па меркаванні партыйных работнікаў, выкарыстоўвалі веруючае насельніцтва для сваёй антывасецкай барацьбы. У некаторых сельскіх саветах праходзіў збор подпісаў для регістрацыі царкоўна-прыхадскіх абшчын з мэтай адкрыцця царквы. [25, с. 364]. Масавыя характар гэты рух набыў у Сіроцінскім раене, дзе не засталося ніводнага праваслаўнага прыхода. Нярэдка збор подпісаў арганізоўваўся непасрэдна на кірмашовыім пляцы. У гэтым руху бралі ўдзел розныя пласты насельніцтва як заможнага, так і бядняцкага-серадняцкага, асабліва важную ролю адыгрывалі жанчыны.

Для таго каб вярнуць зачынену храмы, веруючыя выкарыстоўвалі розныя метады: нелегальныя сходы (досьць шматлікія: ад 300 да 600 чалавек), звароты ў сельсаветы і раенныя выканаччыя камітэты. У асобных выпадках, жадаючы вярнуць царкву, сяляне нават пагражалі мясцовым партыйным кіраунікам. Так, 12 сакавіка 1930 г. ў с. Вялешкавічы Лезненскага раена натоўп ў колькасці каля 500 чалавек амаль не забіў настаўніка і рабочых, якія перабудоўвалі царкву пад клуб. Яны патрабавалі ад сельсавету звароту царквы і тых працаўнікоў, якія выступалі на сходзе за закрыцце цэркви, а таксама і тых, якія працавалі рабочымі ў царкве па ўстройству сцэны. Гэты жа натоўп людзей разагнаў усіх працаўнікоў сельсавету і іншых актыўістаў, калгаснікаў, разламалі дзвёры ў царкве, зайшлі ўнутр, зламалі што было зроблена рабочымі, пасеклі тапарамі кожухі рабочых, валенкі, паламалі інструмент і потым началі збіваць палкамі тых сялян, якія згаджаліся на сходах ад адняцці царквы ад веруючых [27, с. 134]. У выніку гэтага ў некаторых раенах Віцебскай акругі (Віцебскім, Сіроцінскім), мясцовыя ўлады змушаны былі вярнуць цэрквы.

Новая хвала рэлігійнага актыўнасці назіралася ў сувязі з надыходам Вялікадня. У адразуненні ад папярэдніх гадоў была зафіксавана вялікая наведальнінасць цэркви. У Высачанскай царкве падчас начнай службы 23 красавіка 1930 года прысутнічала каля 3000 чалавек [25, с. 415], у Віцебскай Сяменаўскай – 300 [25, с. 417]. У сельскай мясцовасці, дзе цэркви былі зачынены, вернікі збіралі гроши на дарогу для дэлегатаў, якія запрасілі б святара правесці службу ў велікоднія святы. Нярэдка ў гэтыя дні сяляне збіраліся каля цэркви. Напрыклад, у тым жа 1930 годзе ў Сянно з'ехаліся людзі не толькі з блізкіх весак, але і з Віцебскага і Чашніцкага раену.

Узмацняўся рух за вяртанне культавых будынкаў. Калі раней ен быў распаўсюджаны ў Лезненскім, Віцебскім і Сіроцінскім раенах, то зараз таксама ім быў ахоплены Гарадокскі і Бешанковіцкі раены. Там, дзе цэркви былі вернутыя, святыя нават прад'яўлялі іскі сельсаветам за пашкоджанне царкоўнай маёманії. Не жадаючы абвастраць ситуацыю, кірауніцтвам БССР было дадзена распараджэнне ў некаторых месцах не перашкаджаць веруючым карыстацца тымі цэрквамі, пра зачыненне якіх няма пастановы ЦВК.

У 1929 – 1931 гг., падчас знаходжання на Віцебскай кафедры архіепіскапа Мікалая (Пакроўскага), пратаярэя Мікалая Акаловіч з'яўляўся памагатым свайму кіруючаму архірэю ў справе адраджэння зачыненых прыходаў і іх вяртанні з абаўленчай юрысдыкцыі. У гэты час з абаўленства атрымалася вярнуць каля 50 прыходаў. Частва пратаярэя Мікалая узначальваў урачыстыя набажэнствы ў зноў адчыненых цэрквях, як гэта было ў Дарогакупаўскай царкве, калі на набажэнства прыйшло да дзесяці тысяч чалавек [28, с. 10].

Такім чынам, у выніку такіх мерапрыемстваў шэрагі праваслаўнага духавенства прыкметна зменіліся і па гэтыя прычыне зачынілася шмат цэркви. Акрамя гэтага ад царкоўных абшчын патрабавалася выкананне дамоў, якія тычыліся рамонту храма і там, дзе гэтыя ўмовы не выполніліся, гэта ж зачыняліся храмы.

Даследаванне абаўленства ў Віцебскай епархіі паказвае, што раскол не меў тут непахісных паслядоўнікаў сярод духавенства і веруючых, якія былі перакананы ў неабходнасці рэформаў у Царкве (хоць сустракаліся асобныя прыклады, калі духавенства чакала ўвасаблення хрысціянскіх ідеалаў з дапамогай савецкай улады), але быў створаны зверху атэістычны уладай. Яны праследавалі агульную мэту – мадэрнізація рускага праваслаўя ў дачыненні да новых сацыяльных умоў, якія склаліся пасля перамогі Каstryчніцкай рэвалюцыі. За гэтымі групамі замацавалася назва абаўленчых, а за іх аўяднаннем пад эгідай ВЦУ – абаўленчай царквы.

Пераважная большасць духавенства і веруючых, дэзарганізаваная ў сітуацыі адсутнасці вышэйшай царкоўнай улады, калі і патрыярх Ціхан, і мясцовы кананічны архірэй Інакенцій (Ястребаў) былі арыштаваны, патрапілі ў раскол змушана, не быўшы ідэйнымі прыхальнікамі абаўленства, і неўзабаве вярнуліся ў патрыяршую Царкву.

Разумеючы вынікі наступстваў расколу, ціханаўцы неаднаразова выказваліся за аўяднанне, патрабуючы пры гэтым, каб абаўленцы прызналі сваю віну перад Царквой і ўвайшлі ў кананічнае адзінства са старацаркоўнікамі, прызнаючы ўладу патрыярха. Да згоды і супрацоўніцтву заклікалі і некаторыя абаўленцы. У сярэдзіне 1926 г. епіскап Гаўрыіл (Свідэрскі) распачаў аўяднанне з ціханаўцамі. Ен сабраў найболей аўтарытэтных і ўплывовых святароў для перамоў. Прыбыўшыя падтрымалі гэтую ідэю, але казалі пра неабходнасць атрымання згоды ад веруючых і епіскапа-циханаўца Інакенція (Лесяева). Такія паседжанні веруючых ў Віцебску правесці не атрымалася, але яны адбыліся ў Гарадку і Бешанковічах. Абаўленцаў вінавацілі ў царкоўнай смутце, але ўсе ж пастанова пра царкоўныя мір была прынята.

У канцы 1920-х гг. сярод партыйнай эліты пачаліся спрэчкі наконт далейшых адносін паміж дзяржавай і рэлігіяй. Адны заклікалі весці барацьбу з рэлігіяй на «культурным фронце». Прадстаўнікамі гэтага кірунку з'яўляліся Л.І. Рыкаў, М.І. Бухарын, А.У. Луначарскі. Прыхільнікам «культурнай барацьбы» з рэлігіяй супрацьстаяла іншая ідэалогія «вяяўнічага атзізму». Яна арыентавалася на выкарыстанне больш жорсткіх метадаў, лічачы, што барацьба з рэлігіяй з'яўляецца адной з формаў класавай барацьбы. На гэтых пазіцыях стаяў і І.В. Сталін.

Непасрэднай прычынай для наступу на царкву стаў хлебанарыхтоўчы крызіс 1928 г. Пачалі гучаць абвінавачванні ў адрас духовенства ў процідзеянні збожжанарыхтоўкам. Годам «вялікага пералому» становіща 1929 г., калі канчатковая згортваеца НЭП і пачынаеца калектывізацыя. Прадстаўнікам царквы адводзіцца роля актыўнай контррэвалюцыйнай сілы, якая выступае супраць мерапрыемстваў дзяржавы.

Пасля змены дзяржаўнай палітыцы ў адносінах да абнаўленцаў у канцы 1920-х – пачатку 1930-х гг. яны, гэта жа як і прыхільнікі патрыяршай Царквы, сталі ў масавым парадку падвяргацца арыштам і рэпрэсіям. Абнаўленства было ліквідавана сілавым шляхам у сувязі з прыняццем новага курсу дзяржаўна-царкоўнай палітыкі.

Значэнне абнаўленчага расколу для Рускай Праваслаўнай Царквы вялікае. Безумоўна, ен меў негатыўныя наступствы, паколькі спрыяў паслабленню царкоўнага адзінства, магчымасці супрацьстаяць атэстычнай палітыцы дзяржавы, у значайнай ступені падрываў аўтарытэт духовенства сярод веруючых. Аднак стварэнне абнаўленчых структур мела і пазітыўныя наступствы, бо абнаўленцы першымі сталі буферам у барацьбе паміж кансерватыўным крылом Царквы і дзяржавай. Акрамя таго, абнаўленчы раскол паслужыў аздараўленню Царквы, абцяжаранай архірэйскай самаўпраўнасці і чыноўнічага бюрократызму.

ЛІТАРАТУРА

1. Шейкин, Г.Н. Полоцкая епархия / Г.Н. Шейкин. – Минск: Свято-Петро-Павловский собор, 1997. – 95 с.
2. Кривонос, Ф. Очерк из истории Витебска 20 – 30-х гг. XX ст. / Ф. Кривонос // Витебские епархиальные ведомости. – №1. – 2001. – С. 23 – 29.
3. Кривонос, Ф. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы из истории Минской епархии (1917 – 1939 годы) / Ф. Кривонос. – Минск: МФЦП, 2007. – 240 с.
4. Цыпин, В. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды / В. Цыпин. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. – 816 с.
5. Шеленок, Д. Из истории Православной Церкви в Белоруссии (1922 – 1939) / Д. Шеленок. – М.: Крутицкое подворье, 2006. – 218 с.
6. Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці (ДАВВ). – Фонд 332. – Воп. 1. – Спр. 3.
7. ДАВВ. – Фонд 10050-п. – Воп. 1. – Спр. 410.
8. Горидовец, В. К истории обновленческого раскола в Витебске / В. Горидовец // Вестник церковной истории № 3(7). – 2007. – С. 157 – 166.
9. Православная церковь на Витебщине (1918 – 1991): док. и материалы / ред.-кол.: М.В. Пищуленок; сост. В.П. Коханко – Минск: НАРБ, 2006. – 365 с.
10. ДАВВ. – Фонд 332. – Воп. 1. – Спр. 1.
11. Левитин-Краснов, В. Очерки по истории русской церковной смуты / В. Левитин-Краснов, В. Шавров. – М.: Крутицкое подворье 1996. – 670 с.
12. Занальны дзяржаўны архіў у г. Полацку. – Фонд 51. – Воп. 1. – Спр. 116.
13. ДАВВ. – Фонд 332. – Воп. 1. - Спр. 9.
14. ДАВВ. – Фонд 1821. – Воп. 1. – Спр. 693.
15. ДАВВ. – Фонд 332. – Воп. 1. – Спр. 10.
16. Гавриил (Свидерский). Русское Православие [Электронный ресурс] / ред. Андреев Г., Web-мастер. Щерба К. – Электрон.дан. – М.: SK Communication International, 2008. – Режим доступа: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_824, свободный. – Яз. рус.
17. ДАВВ. – Фонд 332. – Воп. 1. – Спр. 13.
18. ДАВВ. – Фонд 10051-п. – Воп. 1. – Спр. 380.
19. Александр (Щербаков). Русское Православие [Электронный ресурс] / ред. Андреев Г., Web-мастер. Щерба К. – Электрон.дан. – М.: SK Communication International, 2008. – Режим доступа: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_223, свободный. – Яз. рус.
20. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917 – 1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал. М. Касцюк (гал.рэдактар) [і інш.] – Мінск: Экаперспектыва, 2006. – 613 с.
21. ДАВВ. – Фонд 10051-п. – Воп. 1. – Спр. 809.
22. Маракоў, Л.У. Рэпрэсаваныя праваслаўныя свяшчэнна- і царкоўнаслужыцелі Беларусі 1917 – 1967. // Л.У. Маракоў. – У 2 т. Т. 2. Лабяк-Яскевіч. – Мінск: Беларускі Экзархат, 2007. – 464 с.
23. Нацыянальны гістарычны архіў Рэспублікі Беларусь (НГАБ). – Фонд 2786. – Воп. 1. – Спр. 467.
24. Пищуленок, М.В. Православная церковь на Витебщине в 1920-х – начале 1930-х годов (по материалам государственного архива Витебской области) / М.В. Пищуленок // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 1996. – №1. – С. 12 – 16.
25. ДАВВ. – Фонд 10050-п. – Воп. 1. – Спр.747.
26. Занальны дзяржаўны архіў у г. Полацку. – Фонд 104. – Воп. 1. – Спр. 62а.
27. Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ) – Фонд 4-п. – Воп. 1. – Спр. 4592.
28. Житие Святога священномуученика Николая, пресвитера Витебскаго / Сост. иерей Горидовец В. – Витебск: 2007. – 15 с.